

Ба 40096

А.К.

КАЗКИ.

1904г.








370720  
бач 40096  
5.11.82

# КАЗКИ

б. чилюшисе - казаки

Выдаю Л. К.



ПЕЦЕРБУРГЪ.

1904 року.



5 40096

1934



~~Б17К58~~ · БАЧО096

# КАЗКИ.

Выдау А. К.

ПЕЦЕРБУРГЪ.

—  
1904 року.



~~БАЧО096~~

Дозволено ценз. Спб. 14 Апрѣля 1904 г.

## КЛИМКО.

Быў у пана ў дварэ адзинъ мужыкъ; яго называли Климко. Часто вельми ёнъ краў и часта яго били, а после пань прыказаў выгнаць яго зъ двара.

Пашоў Климко, наниўся ў жыдоў гурки пилнаваць. Ёнъ ў шабасъ жыдоўски назбераў хлопцаў, поварочаў имъ ўсе гурки, продаваў по траяку капу. Па шабасу аглядзелися жыды, што гурки ўсе папсаваны, нашли яны збираць свою кампаню, кабъ Климка выбиць. Климко тымъ часамъ напоў ў мястечка и купиў новы гаршокъ. Прышоў надъ будку, разлажыў агонь, палиў ў горшокъ вады и заварыў ваду. Климко ўзяў, загарнуў пяскомъ агонь, а гаршокъ ў горачымъ пяску и варыцца, а самъ полажыўся и храпе. Прыходзюць жыды съ кампанялю біць Климка, — глядзяць: Климко храпе, гаршокъ стаць на пяску безъ агню и варыцца. Давай будзиць Климка: „Климко! Климко!“ — „Га!“ адазвауся Климко — и изноў храпе. Жыды изноў кличуць: „Климко! Климко!“ — „Га?“ изноў одзываецца Климко.

„Цуенъ Климко“, кажуць жыды, „цэму гэто твой горшокъ безъ огню варыцца?“.

— Штожъ вы не видзіце, што гэта такі горшокъ: ёнъ ўсе міне безъ агню варыць.

„Цуешъ, Климко, прадай намъ гэты горшокъ, сто хочэнъ дамо, тольки продай“.

— Дайце трыцаць рублёў, то прадамъ.

„Цуешъ, Климко, будзе съ цябе дватцаць, ты жъ намъ стольки шкоды нарабіў“.

„Ну, то чортъ васть бяры! Давайце гроши и бярэце“. Узяли жыды горшокъ и вельми рады, што Климка апукали.—Пашли яны да хэты, налили вады ў горшокъ, паставили ў почели на прынечку, а горшокъ не кипиць дзень, не кипиць и други. Жыды яще горшъ зазлавали на Климка,—хочуць яго забиць.

Климко тымъ часамъ купиў за рублеў тры каня, и начаў кормиць яго сеномъ и аўсомъ, а якъ падъеў конь добра, то Климко подставиў надъ хвостъ каню цэбаръ, а якъ конь ў цэбаръ апаражнуся, то Климко насыпаў ў гной грошай, размешаў. А тымъ часамъ жыды назбиралися Климко биць; видзаць: Климко ў цэбры ў гною конскомъ выбирае гроши.

„Што ты робісь, Климко?“

— Што жъ вы ня видзице, што я раблю? Гроши зъ гнаю выбираво!

„Сто твой конь грошми гноиць“

— Што жъ вы, падлы, аслепли, ня видзице, што гроши?

Ну цуесъ, Климко, прадай ты намъ гэтаго каня.

— А што жъ вы міне за яго даёце?

Сто хоцесь дамо.

— Сто рублёў дайце, то прадамъ.

Эй, на сто такъ дорага?

— Што? Дорага? Пашли вонъ, падлы!

Ну, ну Климко! цуесъ, отпуеся, Климко! Будзе съ цябе трыцать рублёў.

— Не меньшъ, якъ пяцьдзесятъ.

И на барысь ициога?

— Ани гроша!

Ну, та на, бяры! нехай будзе намъ сдасце!

Дали Климку пяцьдзесять рублёў, а каня павяли ў стадолу и давай кармиць яго ўсімъ, чымъ ни попало и кажды жыдъ сваи далони подстаўляў, а съ падъ хваста гроши ня падаюць. Жыды видзюць, што Климко ихъ изноў ашукаў, пашли скаржыцца да пана на яго. Панъ якъ выслухаў ихъ скаргу, сказаў прывясьцы да сабе Климка; запытаў у яго: якъ умее краёць и абманваць? Прыказаў Климку: „кали ты таки здатны, то глядзи, кабъ ты украў у мяне начную кашулю“.— „Добра, пане“, кажэ Климко. Енъ напраснуся ў лёкая паказаць яму той пакой, гдзе панъ ёшиць. Енъ за-краўся туды и схаваўся падъ ложакъ. Якъ принесли пану кашулю, Климко съ падъ лошкомъ за кашулю и памаленку за тымъ, што прынёсъ— и выбегъ; потымъ пашоў да карчмы, ўзяў за кашулю кварту гарэлки и пье.

Прышоў панъ спаць, глядзиць— нема кантули. Сказаў знайсьцы Климко. Прывяли аго да пана. Панъ пытае яго: „ты Климко, украў маю кашулю?“

— Я!

„Гдзешъ ты ле падзеў?“

— Узяў за ле кварту гарэлки. Падмацеваўся, што мучыўся падъ панскімъ лошкамъ.

Глядзижъ ты Климко, кали ты таки здатны, кабъ ты маю паню украў.

— Добра, пане.

Климко знаў, кали пани едззиць на шпацыръ; пашоў, купиў новые боты и прышилнаваў, якъ пани выехала зъ хурманомъ; адыйшоўся адъ палацу, сеў пры дарозе, кудою пани будзе ехаць. Якъ увидзеў, што пани едзе, кинуў адзинъ ботъ пры дарозе, а самъ пабёгъ

далей съ поўверсты и кинуў други ботъ, и самъ сеў и чакае. Едзе хурманъ съ паняю, ўгледзеў ляжыць на дарози повы бэтъ. Хурманъ просица у пани, кабъ пазволила падпяць ботъ; але пани не позволила. Паехали далей—видзяць: ляжыць други ботъ адзей паны. Тогды пани пазволила набегчы и на той ботъ. А Климко зъ за куста выбегъ, сеў на кони, дай драла съ паняю; завёзъ панию ў самую пропасць, где живуць чэрці, назваў чарцей и прадаў имъ панию, а самъ паноў да хаты.

Панъ дачуўся, што пани ужэ нима, згадаў и паслаў на Климко. Ледви знайшли Климко: пьяны снаў. Будзяць яго: „Климко! а Климко! пдзи да пана“.

— „Га?“

„Чуешъ, Климко, пдзи да пана!“

— „Га?“ и яшэ спиць.

„Идзи да пана!“

— „Идзице вы да чорта! ёнъ міс грошай даў, и я цанеръ таки самъ панъ, маю за што вышиць и закусіць“.

„Алежъ пдзи да пана“.

— „Дайце міс после врацы высиацца,— я быў ў далёкой дарози, ў пекли, видзеў самога старшага чорта, дайце міс высиацца“.

Самъ панъ не дачакаўшы Климка, врыбёгъ да яго и пытаець: „Климко! ты панию украй?“

Климко скапіўся и стаў перадъ панамъ и говорыць:

— Я, пане.

Гдзе жъ ты дзеў яе?

— Прадаў, пане, чорту.

Якъ гэта чорту?

— Але, чорту ў пекла.

И гдзежъ яна цанеръ?

— У черта, пане, ў пекле.

А мойжэшъ ты Климко, мойжэшъ ты добры! Ци  
яможэнъ ты адбараць у яго пашю пазадъ?

— Поглядзимо, пане, можэ якъ адбярэнь, але  
вельми труда.

А змилуйся, Климечка, што захочашъ дамъ, только  
адбяры.

— Добра, пане, постараемся, только дайце міе  
пане, вязку калочкоў и вялики клубокъ иницей, альбо,  
якой-небудзь пражы”.

Пашъ прыказаў и заразъ дали Климку ўсяго! Климко  
узлў вязку калочкоў и вялики клубокъ иницей и пашоў  
туды, гдзе чарцімъ продаў пашю. Стаяў ёсь надъ тымъ  
месцемъ біць ў кружочакъ калочки и абводзиць піт-  
камі па вакола калочкаў. Абводзіць ды абводзіць.  
Ажъ выбегае одтуль чорцікъ.

„Што, Климло, гэта рабінъ?“

— Цэркву! ци ты пя видзинъ?

„Чуешъ, Климко, пакінь ты тутъ рабіць цэркву!“  
мы цябе просімъ.

„А вамъ што за дзела? міе мусі трэба тутъ стро-  
іць цэркву“. И ўсё абводзиць піткамі па вакола ка-  
лочкоў. Чорцікъ изноў просіць яго: „Чуешъ, Климко  
што хочэнъ дамо, только тутъ цэркви не рабі“.

— Нехай такъ, колі оддаесьцё міе пазадъ мою пашю.

„То начакай, не рабі; я пойду скажу пашаму стар-  
шаму“. И набёгъ чорцікъ до старшага. Ажъ выходзіць  
адтуль и пасе съ собою жалезны коль и кажа:

„Ну, Климко хто зъ пасъ вышэй падкіне гэтую  
палку, то того будзе пашю“.

— „Ну, кідай ты“, сказаў Климко па черта.  
Якъ кінуў той, чуць стала видна жалеза. Падаў  
чортъ Климку: „Ну, кідай ты!“ Климко спёрся па

колъ ледве,—дзержыць яго и ўсё глядзиць на слонцэ, на неба, и ўсё глядзиць. Пытае яго чортъ: „што ты тамъ глядзишъ?“

— „Я гляджу—унъ тамъ дзвери, показывае на слонцэ; тамъ кузня, тамъ мой братъ кавалёмъ жыве; я яму хочу закинуть гэта жалеза, то яму будзе многа чаго нарабиць зъ яго.“

„А не кидай туды! Гэта наша палка, што мы надпираемъ некла, кабъ никто бязъ нась туды не вайшоў“. И одабраў у Климки палку, пашоў до Люцыпора на скаргу. Ажъ выходзиць за другимъ разамъ и говориць чортъ Климку:

„Ну напрабуемъ: хто зъ нась выцисне зъ каменя большъ вады, то таго будзе пани“.

— „Ну цисни!“ кажа Климко.

Чортъ стаў цисцуць камень—ледве паказалася вада. А Климко отглюнүўся—видзиць: казликъ—грыбъ сидзиць—ухопиў ёнъ гэты грыбъ и якъ пацисне, такъ и палилася вода; ўзяў и пляснуў ў вочы чорту. Той изноў пабегъ до сваего старшаго дьябла. Давай яны ўсімъ некламъ радзиць, што съ Климкомъ зрабіць? Паслали изноў къ яму чорта: „Идзи и скажы: хто зъ вада бардзей коня обнісе на вакола таго лесу?“—Прыбегае чортъ къ Климу и кажа: „хто зъ нась обнісе унъ таго каня на вакола гэтаго лесу, таго будзе ужэ пани“.

— „Ахъ ты падла! што міне нясьци гэтаго каня? Няси ты ўпяродъ“. Чортъ ўзяў каня на плечы и панёсъ на вакола лесу. Ледве обнёсъ, ўвесь задыхаўся. А тагды Климъ якъ сеў верхомъ на каня, я приспичиў яго, конь, якъ видзишъ, аbnёсъ Климко. „А кабъ вы напрападали! Я буду съ вами доўга тармасавацца? буду рабиць цэркву“.

„Ай! пачакай, на строй, на строй! я заразъ прыйду и аддамъ паню тваю“. Пашоў чартокъ, сказаў старшаму чорту, якъ Климко хутка обнёсъ каня на вакола лесу. Чортъ удзивіўся и падумаў, што тутъ цяперь рабиць? Пани шкода аддаваць. Паслаў яшчэ разъ таго чортка: „Няхай Климко съ табою бяжыць на выніградки: каторы зъ васъ катораго перагониць“. Пакуль чортъ угаварываўся, Климко, йдучы, напаў на двухъ маленячкіхъ запчыкоў и набраў іхъ ў торбачку и тримаў. Прыбегае чартокъ и гаворыць: „Климко! яшчэ адну работу зраби, то тагды аддамо паню: бежымъ мы съ табою на выніградки: хто зъ насъ раней обляжыць на вакола лесу“.

— Ахъ ты падла! дурны! Табе збегчыся за мною? Ось поглядзімо: збегнись ты зъ маімъ маленячкімъ сынкомъ“, и вынуў Климко зайчыка и пусциў. Чортъ пабёгъ, а зайчыкъ сабе.

Прыбегае чортъ да Климка, а Климко тримае ужэ зайца за вушы и показывае чорту. „А што? пакуль ты прыбёгъ, ёнъ даўно ужэ у мяне на рукахъ“. Пашоў чортъ и заплакаў. Чутно было, якъ ўсё пекла пракала. Выводзяць паню зъ пекла и даюць на руки Климку. Глядзиць ёнъ и чиста злякаўся: не можа пазнаць свае пани; яна лезе яму руки паловаць, а ёнъ бацца ле. Завозиць Климко паню до нана, и нанъ яя можа ле познаць: ўся чорна—нівачей, ни твары ні відаць, и адзеньне пераменилася на ёй и гаворыць не такъ. Панъ заплациў Климку—напросіў жыдоў, кабъ яны Климка злавили и утапіли. Жыды пазбіралися Климка распітваць, якъ ёнъ ваеваў съ чэрцями ў пеклы. Климко имъ стаў разказываць. Жыды пакинули на яго свонімъ талесамъ и тогды ухапіли яго зразу и ўпіхнули яго ў мешокъ и цыцами за-

зязали, кабъ Климко зъ яго не уцёкъ Зацягнули жыды Климка ў машку падъ праломку и пакинули яго тамъ, а самы нашли яшэ да кагалу на раду:— што рабнъ скажа? чы можно жыдамъ хрыщонаго та-пиць, кабъ рукъ не атрефиць? А Климко тутъ лажучы, давай крычаць: „не умею ни чытаць, ни писаць; за каралля абираюць. Гвалть! ратуйця!“ Доўга Климко такъ крычаў. Елзе якись вялики панъ на чацвярыку, слухае, што ў мешку крычыцъ чаловекъ: не умею ни чытаць, ни писаць, за каралля абираюць! я гэтаго не хочу!—гвалть! людзи ратуйця!“ остановиўся панъ и пытае у Климки: кали хочашъ, чалавечка, я цябе адмяню.

— „Ай добра, пане!“

„Я ўмемъ чытаць и писаць и могу быць крулемъ“. Развязаў панъ мяшокъ,—вылезъ Климко. Панъ аддаў яму сваё одзеньне и кони съ хурманомъ, самъ ўлезъ ў мяшокъ и напросіў Климка яго завязаць.

Климко паехаў да маёнтку таго пана и съ панею яго пазнаўся, а панъ троха палежаў, пакуль жиды прышли и пытаюць:

„А сто? хочесь быць за каралля?

— „Хочу!“

„Ось мы цябе зробимъ каралемъ“,—пацягнули мяшокъ и ўпхнули ў палонку, только бульбатки забалматали — и ўсё.... Жыды тамъ пастояли и ў ладжы запляскали: „тутъ узе табе, Климко, зиць, да нась болось не хадзиць“.

Празъ поугадзины жыды стали збирацца да пана, кабъ падзяковаць, што панъ пазволиў злодзея са свету звесыци и хацели ў той дзень свята залажыць... Глядзь хтосьць едзе да пана на чацвярыку. Выбягае самъ панъ зъ паняю прынимаць госьця; хочуць распытацца, якъ

гэты госьць завеца и скуль ёнъ? Ажъ ёнъ самъ уи-  
родъ сказаў, што ёнъ Климко, съ таго свету прыехаў,  
зваць ихъ туды.

Давай зідки яму руки цаловаць, кабъ ёнъ раз-  
казау имъ, якъ тамъ на тымъ свеці. Климко давай  
разказываць: „Якъ вы мяне укинули, такъ мяне за-  
разъ ухапили подъ руки, навяли мяне ў такие пакон,  
што я у бацька нашаго пана не видзеў такихъ, а што  
тамъ золота, алмазаў—и не поличыць и не пераме-  
рыць! Я захацеў паехаць, якъ бачыце, чацвёрку  
каней падвели—и я сюды прыехаў.... Ахъ, што тамъ  
за богатства!

„Пане Климко, выбачайце, ой на нась за вась.  
Можа вы нась туды прагусыцили бы“.

— А чаму жъ? Можна.

„Пане Климко, ай кабъ заразъ, ой вей!“ И самъ  
панъ стаў просиць яго, кабъ пана на ўи-  
городъ ўпусь-  
циць ў той каралеуства.

Усе пазбиравися падъ палонку и паўлазили ў  
мешки, а Климко цягне и ўпихае ў палонку, а пана  
свога на ўи-  
городъ ўпихнуу, а за имъ жыдоў науши-  
хаў,—тольки яны тамъ пищали. А самъ Климко  
остаўся панамъ надъ ўсеми маёнткамі и надъ жи-  
ду-  
ўскими хатами.

## Вайна воўка съ сабакаю.

Жыў быў багаты мужыкъ; ў яго быў добрый сабака. Енъ вельми яго любиў да самае смерци ў йекъ яна зусимъ постарэла, то ёнъ ужо не любиў яго и не даваў яму есьци.

Жонки гэтай хаты нашли жаць жыта и ўзяли съ сабою малая дзицятка и яго калыску, за имі йшоў старый сабака. Жонки прышли на поле, павесили калыску и улажыли туды дзицятка, а сами зачали жаць жыта, а собаку узяли и прагнали, кабъ ёнъ на зъёў ихъ хлеба. Сабака зъ гора адышоўшись, лёгъ падъ кустомъ. Приходзіць да яго серы воўкъ и пытае: „чаму ты ляжыши?“ Сабака кажа яму: „адыдзіся, пракляты! што ты лезяши да мяне ў вочы? ты наеўся, а я йшэничога на еў“. Воўкъ кажа яму: „дурань ты! вотъ я цябе навучу! ты глядзи! я пайду и схаплю дзеца, а ты блажы за мною и гаўкай и кусай мяне за лытки. Енъ такъ и зрабиў. Жонки пікъ почули, што собака гаўкала, такъ озорнулися назадъ и ўбачыли, што воўкъ понёсъ дзиця, а сабака адбираець. Яны прыбегли и дзиця адабрали. И зъ тae пары стали ужо даваць сабацы есьци і ёнъ стаў праганяць зъ двара и свиньней. А хлончыкъ гэтай расьце да расьце, и по гадамъ,— па гадзинамъ и даросъ да асимнадцати гадоў и бацька засватаў яго. У гэтую

самую пару ирылоу той воўкъ падъ гумно, кабъ пажывицца. Сабака пачулъ воўка и стала на яго гаўкаць. Воўкъ познаўши гэтаго сабаку, подыйшоу йкъ яму и кажа: „яжъ табе даў хлебъ, а ты мяне пра-ганляешъ!“ — „А гэта ты, братъ? пытая собака. — „Я!“ кажа воўкъ.— „Ну, такъ ирыди ты, братъ, да нась за дзве нядзели: у насъ будзя вяселен и я цябе за тол пачастую“ . Воўкъ пачакаўши дзве нядзели, приходзиць и стаў за гумномъ. Настала вясельле. Сабака пье, туляе и забыў о своёмъ браце, а поспі здумаў: „у мяне ёсьць братъ, пайду, пагляджу яго!“ и вышоў, глядзиць,—ажъ воўкъ ляжыць за гумномъ. Сабака яму кажа: „что ты ляжышъ тутъ? пайдземъ ў хату!“ Воўкъ кажа: „Якъ жа ты увядзешъ мяне ў хату?“ — „Небось“, кажа сабака, „пайдземъ“ . При-ходзяць яны да сяней и собака кажа воўку: „Ты пастой гэттака, а я ўпяродъ схаджу ў хату“ . Воўкъ станиць, а сабака вашоў ў хату, мельнүу хвастомъ палучине; патушыў яе и борздо пабехъ и сказау воўку: „бяжы борздо у хату и лезь падъ столъ“ : Сабака добра накормиў и напоиў воўка и лжаць сабе ободзве падъ сталомъ. Зачали каравайницы спеваць.

У нашага гаспадара  
Кудравая галава;  
Ент кудзеркамі патрасе  
И намъ гарэлки паднясе...

Собака ляжыць сабе цихенька, —ничого, а воўкъ кажа: „Я, братъ, не вытрываю, заспеваю па свояму!“ А сабака яму кажа. „Маўчи! бо будзя табе и мne!“ Други разъ каравайницы заспівали:

У нашага свата  
Пабяляна хата;  
Пецъ яго кахляна,  
Чэсьць яго кахана...

Воўкъ зноў кажа сабацы: „не вытрываю“... и зачаў спеваць пасвоему. Людзи пазнали, што гэта воўкъ и схапілісь: хто за качаргу, хто за чапілу и зачали біць воўка и сабаку. Били ихъ, били и выгнали абадвыхъ вонъ. Воўкъ кажа сабацы: „я табе за гэта не подарую! ты мяне добра угасці“ А сабака кажа: „чаго ты крычаў! я табе казаў: маучы!“ Воукъ яму кажа: „я на цябе пайду вайною и будземъ съ табою ваеваць падъ дупляваю хвайною, Выбрай ты сабе войска, а я сабе выбирай и заўтра гэттака будземъ ваеваць“. Баязно собатцы ваеватъ зъ воўкомъ, алёжъ рабіць нячога — трэба ваеваль. Думаў, думаў цэлу ночкі собака: якое-бъ тутъ выбраць сабе войска? Назаўтра бярэ ёнъ барана, пеўня и гуся и ідзе. А воўкъ узяў кабана, зайца и рыся. Вышла сабакова войска за сяло да чэкаюць воўка. А воўкъ тымъ часамъ хацеў ведаць: якое тамъ войска у сабаки? и кажа зайцу: „Пайдзи, брацинька, разведай, што тамъ у яго за войска?“ Пабёгъ заяць, здалёку аглядзеў; прибегае къ воўку и расказывае: „Брацце! пранадземъ мы ўсе атъ таго войска: сабака адзінъ надта вялікій и здаровы; другій маскаль некій съ чырвонай медзянай шапачкай, зъ вялікімъ памяломъ ззаду, зъ острымъ нажомъ ў році ідзе сабе да кажа сабацы: „Куды, куды ідзе? Я усіхъ адзінъ пабью““. Другій вялікій, вялікій, касматый зъ ганебнымі вілами на галаве ідзе ды кажа: „Бэ! я ўсехъ па вілы панижу!“ Трэці ідзе зъ доўгаю жэрдкаю и на канцу ле острый крукъ, ідзе и пытаецца: „Гдзе яны, гдзе яны? я ўсехъ ихъ патапчу“ Испужалася воўкова войска и давай хавацца; кабанъ зарыўся ў лисція да и ляжыць — ія дышэ; рысь ўскочыў на дзерэва и ня дыхнё, а воўкъ бачыць, што схаватца не успее, —

сханиўся, стаў на задния ланы да собаковаго войска и стаць. „Яны подумаюць, што я пень, не пазнаюць“, каже сабе, а заяць схаваўся за яго дай стаць. Падыйшоў баранъ падъ воўка, захацелось яму нагуляць коля пня, разагнаўся да и стукъ лыбомъ ў воўка, але такъ и моцна, што и мозги выскочили зъ воўка. Заяць спалохаўшися, хацеў ўцекаць, але сабака яго заразъ—царапъ! и злавіў. А певенъ ўзлезъ на кабана и давай лисціца разграбаць и клеваць: якъ клюне, такъ праста кабана за шкуру и дзярэ. Пернеў, цернеў кабанъ, але бачыць, што балиць, думая, што яго пажомъ рэжэ. сханиўся и наўцёкі. Бачыць рысь, што беда,—цишкомъ сабе сядзиць на дзераве и ніхай яго ніхто ве убачэ. А сабакова войска аглядзелася кругамъ,— німа уже нигдзе никого — и пашли сабе да дому.

## Якъ дзяцелъ спагнау сваю злосць.

---

Звиў сабе дзяцелъ гніздо, наёсъ яечыкъ и вывеў дзетакъ — трое дзятлиніята. Цешыца дзяцелъ: „Выгадую, думае, дзетакъ — будзе уцеха, а на старасць падмога“. Али не здарма людзи кажудъ: „Хто-бъ дзятла знаў, кабъ ни яго доўгій носъ?“ Ня ўмеў ёнъ радавацца самъ зъ сабою, а раструбиў по ўсяму лесу, што Богъ яму дзетакъ паслаў; каго зъ штушэкъ не спаткае — на радзини просьць. Зыйшлися госьцы, згуляли радзини, участавалися такъ, што ледзве да дамоў давалакліся. Пашла па ўсяму лесу слава, якня гучныя радзини справиў дзяцелъ. Прачула объ гэтымъ лисица. „Пастой жэ, поганецъ,—кажэ яна сабе,—мне не радзини не назваў, я — жъ табе дамся ў знаки.

Дзяцелъ дзяцей гадуиць, кормиць, поиць, а лисица кола яго гнізда похаджывае, зубы скалишь, придумывае, якъ бы дзяцей дзятловыхъ са свету звёсци. Надумалася таки. Падходзіць разъ да таго дрэва, гдзе было дзятлава гніздо и начынае стукаць хвастомъ па дзераву.

„Што ты, лисица, робишъ? пытае у яе дзяцелъ: на што малхъ дзяцей пужаешъ?

— Во якъ, кажэ лисица: у цябе и дзеци ёсць...

а а п ня ведала... Ну, выганий-тка ихъ воинъ зъ гнязда, бо мне гэтае дрэва потрёбна на дровы..

„А лисынька, а кумачка!—стаў прасиць дзяцелъ: дай ты мне дзетокъ ўзгадаваць, тагды сабе сачы дзерава“.

— Не могу я чакаць, кажэ лисица: хто-жъ табе винаватъ, што ты тутъ звиў гняздо! Мала табе было лесу?

„Яно праўда, лесу ня мала, кажэ дзяцелъ: али хто-жъ цябе знаў, што ты гэтае дрэва маешъ секци?“

— Трэба была занытацца, языкъ маешъ, кажэ лисица: самъ вынаватъ, пяма на каго жалкаваць.

„Што-жъ мне рабиць, кумка? Дай раду!“ просиць яе бедны дзяцелъ.

— Ты рады просишъ? Воль табе мая рада: не трымай дзяцей пры сабе, бо спесыцца, разгультуюцца, а аддай ихъ ляпей ў людзи ў навуку, кола людзей вытруцца, работы навучацца,—людзьми будуць. И табе будуць дзякаваць и шанаваць падъ старасць...

„Можа и праўда твал, — кажэ дзяцелъ: алижъ я такихъ людзей ня знаю, кабъ каму аддаць дзяцей ў навуку“.

— Аддай ихъ мне,—кажэ лисица: я табе помагу, я oddамъ тваихъ дзяцей ў навуку.

„А дзякую жэ табе, мая кумачка, што ты вырабляешъ мяне зъ бяды. Буду табе векъ дзякаваць...

— Подзакушишь поёли,—кажэ лисица: а цяперь кидай ихъ мне.

Кинуў дзяцелъ аднаго дзяцёнка; лисица надхапила яго, забегла за кустъ и зъёла. Облизалася и идзець да дзятла. „Аддала, кажэ, вучыцца ковальства: ка-рыстная работа. Кидай другога!“ Скинуў дзяцелъ и другога. Схапила яго лисица, занесла за кустъ и зъела. Вернулася да дзятла. „Аддала, кажэць, вучыцца за сталяра. Самая работа для дзятла: будзе кусокъ хлеба

мець. Давай трэтцяго: аддамъ яго ў бандыры,—дзя тлы да бандарства спраўны“.

Скинуў ёй дзяцелъ и трэтцяго дзяценка, дзякуючи лисицэ, што такъ йна клапоцица абъ яго дзесяхъ.

Зъела лисица и третцяго дзяценка, якъ и двухъ першыхъ. Прышла да дзятла.

„Кидай ящэ, кали ёсь“, кажэ яму.

— Ужо ўси, кажэ ей дзяцелъ.

„А коли ўси,—дыкъ за задъ мяне ўкуси: я тваихъ дзетакъ паела. Было не зухавацца“.

Якъ начуў гэта дзяцелъ, якъ заплачыць ёнъ бедны, якъ загалосиць: и дзяцей жаль, и злосыць яго ўзяла, што лисица такъ яго обсмияла. Кабъ сила—разарваў бы яе, наганую, па часыци, али сплы на даў Богъ дзятлу. А лисица наругацца—зубы выскірае.

„Што я каму зрабіў кенскаго?“ думае ёнъ сабе: Абяздзецца мяне лисица, насмеялася нада мною, на смеюся-жъ и я съ каго—кольвячы. Будуць и мяне помніць.

И паляцеў дзяцелъ шукаць, на комъ бы яму злосыць загаць. Ляциць дзяцелъ, бачыць — едзиць мужыкъ, нешта ў бочцы вязець. „Вотъ на комъ я злосыць зганю, на мужыку: ёнъ ў воўсёмъ винаватъ. А мужыкъ вёзъ ў бочцы мазь прадаваць, хацеў соли куниць.

Сеў дзяцелъ на бочку зъ маззю и давай дзялубці насомъ ў бочку. Глянуў мужыкъ: прадзялубе, думае, бочку, мазь вылие. Выханиў тапоръ зза' пояса и — дрататахъ! обухамъ, али не па дзятлу, а па бочцы. Разбиў бочку. Яшэ и не анатаваўся мужыкъ, глядзіць — дзяцелъ сеў на лабу у каня и дзялубе. Мужыкъ размахнуўся тапаромъ, хацеў забіць дзятла, а секануў по лобу каня — конь и ня жыў, а дзяцелъ — фурръ! — и паляцеў. Плачыць мужыкъ: „бочку раз-

биў, мазь вылиў, каня забиў, ўсё празъ проклятаго дзятла. Вотъ кабъ яго панасыци, помниў бы ёнъ!“

А дзяцель паляцеў ў мужыкову хату. Мужыкова жонка хлебъ расчынала, а нагой дзеця калыхала. Глянула баба—видзиць дзяцель клюець дзеца. „Ахъ, кабъ ты выдохъ!“ закрычала йна и тронъ! палоникомъ, али не па дзятлу ды па дзяцёнку. Забила дзяцёнка. Злосыць ўзяла яе на дзятла, кинулася яго лавиць. Злавила таки—и гаршкомъ закрыла. Стала прыдумываць, якую дзятлу смерць зрабіць? Ажъ тутъ надходзиць яе мужыкъ, идзець и плачэць. „Чаго ты плачышъ?“ пытае йна ў яго. Такъ и такъ, разсказывае ёнъ ей.

„А я-жъ хоць дзеца забила, али проклятаго дзятла злавила“, кажэ яму баба.

— Пакажы яго, я яго жыўцомъ зъёмъ, кажэ мужыкъ.

Падняў мужыкъ гаршокъ, ўзяў дзятла ў руки: „Я цябе зъёмъ, гадъ ты!“—и горла разинуў. А дзяцель пурхъ! яму ў ротъ, а зъ роту ў жывотъ пралезъ. Трапечыца ў жываце. Ни ведае мужыкъ, што яму рабиць: балиць жывотъ—дзяўбе тамъ дзяцель; и на двары хадзиць не дае, за задъ кусае. И нима якъ яго оттуль выдабыць. Али таки надумаўся мужыкъ. „Ходзи-тка ты сюды, бабо!—каже енъ жонцы: бяры касу ў руки и якъ тольки дзяцель покажэць голову—рэжъ яго касой“. Узяла баба касу, глядзиць прытка, пильнуць дзятла. А ёнъ пакажыць голаву ды и ўзноў барджэй схавацца, якъ бы зъ ими дражница. Высунуў ёнъ таки нось—баба шась! касой. „А-я-яй!“ заенчыў мужыкъ: баба яму задъ адрезала, а дзяцель жывясенкій выляцеў.

## Мужыкъ и панъ.

---

Адзинъ мужыкъ увидзеў ў пана добрую свиньню съ порасятами. Ёнъ пашоў и стаў кланяцца свиньни. Гэта видзела пани зъ ганку. Яна паслала лёкая па-пытаць: чаму ёнъ свиньни кланяецца? А той кажэць: „Гэта мая Рапка жэница, а ваша Белка маей Ра-цы родная цётка, дыкъ я заву на вясельле, а яна ўсё кажэць: не хочу!“ Лякай пашоў и сказаў пани. Тая разрагаталася и сказала пакликаць мужыка. Мужыкъ прышоў. Тагды пани кажэ: „Што ты нашай свиньни кланисься?“

— „А во што: у мяне ёсь Рапка, а ваша Белка ей родная цётка, дыкъ моя Рапка жэница и просиць вашае Белки на вясельле, — вотъ я и прышоў пра-сиць, а яна кажэць: не хочу!“

„Ха, ха, ха!.. ну да къ якъ же ты іё повя-  
дзешъ“, кажэць пани, ці повязешъ?“

— Не, паведу, кали пойдзе,—я прышоў.

„А парасяты якъ будуць?“

— И зъ дзеткамі прасила Рапка, кабъ пусьцили.

„Ну такъ я скажу, кабъ запрагли коня и пала-  
жыли Белку, а коли не захочэ ляжаць, то прывязаць,  
а парасять ў мяшокъ“. Пани прыказала запрагчи  
каня, палажыць на возъ свиньню и парасяТЬ и даць

мужыку. „Ци хутка ты назадъ прывязешъ?“ — „Хутка, мой паничка“. Мужыкъ сеў и паехаў. Пана ня было у дварэ. Якъ прыехаў панъ, такъ пани яму кажэць: „У нась быў мужыкъ, ёнъ нашай Белицы кланяўся, прасиў на вясельле. Я ле пусьцила и каня дала ехаць“. А панъ кажэць: „во дурная, а мужыкъ ашукаў; прападзе и конь и свинья съ парасятами.— Скарэй кони давайце!“

Дали тройку зъ званкомъ. Панъ сеў и пытае: „Кудышъ мужикъ паехоў?“ — „А во сюды“, кажуць людзи и паказали пану дарогу. Панъ туды и паехаў. А мужыкъ начуў званокъ, звярнуў ў лесъ Тамъ за-калоу свинью зъ парасятами, каня прывязау, а самъ выштоу на дарогу, наклаў кучу гнаю, накрыў шап-каю и сядзиць. Едзе панъ. „На бокъ!“ крычыць пански кучаръ. — „Не, паночекъ, не! едзьце вы сабе на бокъ,— мне ня можна!“ Панъ сказаў кучару абъ-ехаць мужыка. Минуўши мужыка, панъ застановиўся и пытае: „Ци не бачыў ты, мужычоекъ, тутъ мужыка едуучы и везучы свинью зъ парасятами.

— Видзеў, паночакъ! ёнъ тутъ нядаўно ехаў.

„А ци знаешъ, куды ёнъ поехаў?“ — Знаю,

„Покажы жъ намъ дарогу“.

— Не, паночекъ, не! Мне изъ месца не можна зы́сди. Кали хочаця, то я вамъ дарогу скажу: вы будзице тутъ проста, патымъ звороциця крута, крута ў права, а тамъ крута, крута ў лева и такъ далей.

Панъ и пытае хурмана: „ци патрашишъ?“

— Не, паня!

«И я не патраплю».

Тагды панъ пытае у мужыка:

«Ци дагнаў бы ты яго?»

— Чаму не, паня? Я его бы заразъ прицягъ-икъ вамъ.

«Ну, дагани, я табе заплачу.»

— Не, крый Божэ! мне зъ месца не можна зы́цы.

«Чамужъ табе ия можна зы́цы? Што ты тутъ ро-  
биль?»

— Гэта, паночэкъ, ехаў мой панъ и сустрэўся зъ  
знаёмой панею и тая пани падаравала яму щыгla.  
Дыкъ панъ сказаў мне яго дзержаць, покуль ёнъ бу-  
дзець ехаць назадъ.

«Ну такъ ты едзь зъ маймъ хурманомъ, а я буду  
вартаваць.»

— Не, паня, ия хочу; тагды мне отъ пана жы-  
цца ия будзе, якъ ты упусьцишъ щыгla.

«Я не упушу.»

— Не, паня, не паверу.

«Ну дыкъ я буду вартаваць зъ хурманомъ, а ты  
едзь адзинъ.»

— Не, ия хочу!

«На табе сто рублёў, едзь!»

— Не, баюся, паня: вы пусьцице щыгla.

«Да ия пусьцимъ жэ!»

Мужыкъ ўзяў сто рублеў и сеў ехаць. А панъ  
пытае: ци хутка ты вернесься?»

— «Церазъ гадзину, паночакъ, я тутъ буду".

Мужыкъ паехаў. Па дарозе ёнъ отчайшъ званокъ,  
заехаў ў лесь, узяў каня зъ свиньиёю и нарасятыми  
и паехаў.

Панъ зъ хурманомъ чакали гадзину—мужыка нима,  
прачакали другую—яго нима. Тогды хурманъ кажэць:  
«Пани была дурэнъ: аддала коня зъ свиньиёю и на-  
расятыми, а панъ ящэ дурней—аддаў тройку каней  
и сто рублёў. А панъ кажэць: «До ты мувишъ,  
дурню! Я якъ зраблю объяуленыне: чый щыгалъ,  
такъ и знайду злодзея.

Потымъ начало сонце заходиць, а хурманъ кажэць: „Ня хочу ужо сядзець,—я есьци хочу,—хадземъ у дворъ. А панъ кажэць: „Ну такъ ты бяры щыгла, а я буду падымаць шанку». Троха подумаўши, панъ кажэць: „Не! ты унусыцишъ; ты падымай шанку, а я буду браць щыгла». Хурманъ ўзяў за вяршокъ, а панъ абедзве руки подсунуў падъ шанку. Хурманъ якъ подыме шанку, дыкъ панъ разамъ абодзвеми руками якъ хопиць—дыкъ проста ў гной. Тутъ якъ закрычыць: «А дурэнъ! а галганъ! во щыголь!» А хурманъ кажэць: «Я гаварыу, што пани дурная, а панъ дурней». А панъ крычыць: «На отсечь мне рэнцы! До мне зробиць?—„А што вамъ, пана, зрабиць?» кажэ хурманъ, «абатрэце абъ траву». Панъ такъ и зрабиу и пашли яны ў дворъ. Пришоўши, панъ и кажэць пани: «Ты дурная: аддала каня и свинню зъ паросятами, а я дурней: аддаў трохъ коней и сто рублёў, а ящэ рэнцы такъ убэціў, ваняюць дужа, хоць отсечь трэба. Пани разрагаталася. А мужыкъ и цеперь ездзиць на панскихъ каняхъ.

## СУЧКИНЪ СЫНЪ.

---

Злавили рыбаки щуку—рыбу прожыръ; вельми велька была щука. Прынясли яе пану да столу. Стой кухаръ варыць щуку, варыць—не надзвища такая йна тлустая. И даў кухаръ пакоштаваць кусочыкъ рыбы сваёй жонцы. Падали щуку да панскаго столу—есць пани ии наесцца. Косьци сучыцы выкинули—и йна пажывилася. И забярэменили адъ рыбы прожира пани, кухарыха и сучка. И радзили яны па сыну: панинъ сынъ хароши, кухарыхинъ пякней яго, а сучкинъ яще пякнейшы. Разамъ дзеци гадавалися, разомъ ихъ и ў адкукацю аддали. Панинъ сынъ вучыўся добра, кухарыхинъ ляпей яго, а сучкинъ яще лепішъ.

Выра́сли хлонцы, у силу вабралися. Сильны панинъ сынъ, кухарыхинъ сильней яго, а сучкинъ яще сильней. Жыли яны у радосьци, у вясялясьци... Тольки и была у ихъ одна пляга—сучкинаго сына усе звали собачанё. И кажэ сучкинъ сынъ сваимъ таварышамъ: «пойдземъ, братки, у светъ, у такую старонку, гдзё мяне ия знаюць, хоць зваць мяне ия будуць такъ пагана». Надумалися яны и стали збиратца ў дорогу—булавы сабе каваць. Панинъ сынъ скаваў булаву вальянную, кухарыхинъ мёдзянную, а сучкинъ сынъ за-

лезнью. Куець ёнъ, куець—выйдзиць на дворъ и прарабуе яе мацаты—подкинець падъ неба и падставиць калена. Первый разъ подкинуў, ударылася булава абъ калена—зламалася папалови. Зварыў ёнъ яе, накаваў залеза большъ—подкинуў ў верхъ, ударылася абъ калена—сагнулася. Яшэ накаваў залеза—якъ подкинуў ў верхъ, большъ часу ляцела, ударылася абъ калена, только пага ў землю увязла, а булава и ни кранулася.

Сабралися хлоцы и нашли ў светъ. Идуць яны, идуць и зайшли ў таки лесь, ў цемражъ, што и выбралца ия могуць. Прабиралися яны лесамъ, прабиралися—выйшли таки на палянку. Идуць па палянцы, ажъ бачуць—станиць палацъ, а навакола яго каменная сцена. Подыйшли падъ вороты—зачыняны. Стукали яны, стукали—не атчыняюць.

„Выбивай вароты!“ крыкнуў сучкинъ сынъ пани наму. Той стукнуў разы со тройчи булавой—тольки булава сагнулася, а вароты и ия кранулися.

Пачкай-жъ! я папрабую, кажэ кухарыхинъ сынъ. Стukaў—стukaў—вороты не паддающца. Зазлаваўся тутъ сучкинъ сынъ, якъ стукнуў своёй залезной булавой—вороты и разляцелися.

Увышли хлоцы на дворъ—никого зъ людзей німа, а ўсяго многа—збожжа и быдла...

Ну што-жъ, кажэ сучкинъ сынъ, німа гаспадароў, значыцца гэта ўсё наша—будземъ мы гаспадарами тутъ.

Нашоў сучкинъ сынъ, зарэзаў вала, абеліў яго, завесиў кацёль и наварыў мяса. Сталі яны ў трохъ есьци. Падъеўши, паслали пасыцели и палягли спаць. На заўтрашній дзень умовилися, што адзінъ изъ ихъ будзе имъ есьци варыць, а другіе пойдуть дзеля

гуляния на полевания. И застаўся на первый дзень варыць яду панинъ сынъ, а кухарыхинъ и сучкинъ пашли на полевания. Зарезаў панинъ сынъ вала, абеліў яго, палажыў у кацёль и стаў варыць. Якъ зварылася мясо якъ трэба, тагды ёнъ лёгъ адпачываць, чакаючи таварышоў. Ажъ чуиць—некто стукаець у дзвёры.—Аччыни хату! кричыць.

Глянуў панинъ сынъ праў вокна и обамлеў —такъ спужаўся. Станиць страшыдла—Самъ-Скокыць, барада зъ локыць, а носъ съ сажэнъ.

— „Атчыни дзвёры!“ ўзноў кричыць. Нечаго рабиць, атчыняия панинъ сынъ дзвёры.

— „Пирасадзи церазъ парогъ!“ — Дражыць, а пирасаджывае.

— „Узсадзи мяне на лаву!“ — Садзиць.

— „Давай пиць и есьци!“ — Подаець.

Самъ-Скокыць пaeў усе; пaeў, збиў панинаго сына на горки яблыкъ, падкинуў падъ лаву, а самъ якъ скроль землю правалиўся. Усьцягнуўса панинъ сынъ на пасыцель, ляжыць—чуць дышыць. Прышли яго таварышы зъ палеванья—нема чаго есьци.

— „Што-жъ ты“, кажуць, „панская морда, ни-чога не наварыў?“

— Саўсимъ, кажэ, быў пездороў и цяперъ чуць дыхаю. Нечого рабиць—мусили яны сами себе есьци гатаваць. Яще и яго накормили.

На заўтрашний дзень застаўся варыць есьци кухарыхинъ сынъ, а тые пашли на палевания. Тольки кухарыхинъ сынъ прыгатаваў яду, ажъ ужо стукаець Самъ-Скокыць, барада зъ локыць, а носъ съ сажэнъ, и кричыць: атчыни дзвёри, пирасадзи церазъ парогъ, ўзсадзи на лаву“. Спужаўся и кухарыхинъ сынъ—атчыниў дзвёри, пирасадзиў церазъ парогъ,

ўзсадзиў на лаву гэтае страшыдла, а самъ стаиць и  
трасецца.

„Давай мне есьци!“ крычыць Самъ-Скокыць. Па-  
даў яму и есьци. Зъеў ўсе“ Самъ-Скокыць, а куха-  
рыхина сына збіў на горбы яблыкъ и самъ зникъ.

Прышли зъ палеванья таварышы—нима чаго есьци.

„Занедужаў“, кажэ имъ кухарыхинъ сынъ, «па-  
тому и есьци не наварыў!“

— Што гэта васъ хвароба апанавала, закрычаў  
сучкинъ сынъ, што мне приходзіцца вамъ есьци ва-  
рыць?»

Нечога робиць—мусиў и на гэтый разъ самъ гата-  
ваць яду. На трэйцій дзень прышла чарода сучки-  
наму сыну варыць есьци для сябе и для таварышоу.  
А яны пашли на палеванья, радуючыся, што и суч-  
киному сыну дастанецца на барышы отъ Самъ-Скокця.  
Яно и праўда: тольки згатоваў абедь сучкинъ сынъ—  
зъявиўся Самъ-Скокыць, барада зъ локыць, а нось  
съ сажэнъ, и крычыць; атчыни дзверы.

— Каго тамъ налёгкал прынесла? «Дзверы ня  
замкнуты—самъ атчынішь!» такъ отказывае яму суч-  
кинъ сынъ. Мусиў Самъ-Скокыць атчыніць. Якъ  
увидзеў сучкинъ сынъ Самъ-Скокця, не ўцерпеў—  
разсмеяўся. „Скользкі, кажэ, я жыву на свеци, а  
такой уродзины ня бачыў“. Разсердзіўся Самъ-Ско-  
кыць: „чаго, кажэ, сабачанё, зубы лупишь? ўзсадзи  
вотъ мяне на лаву и давай есьци. У моимъ доми  
жывецё, моё дабро пшицё и ясьцё, ды яще надо мной  
клиники строиця?“ Тутъ зазлаваўся и сучкинъ сынъ, што  
яго обызываў Самъ-Скокыць сабачанёмъ.

— Ахъ ты, кажэ, пачвара! Здохнешъ ты ўпяродъ,  
пакуль я на цябе буду гатаўцаць. А вотъ я табе па-  
кажу, якъ мяне собачанёмъ называець. Вось я цябе

накармлю, што доўга будзишъ облизывацца! — Схапиў сучкінъ сынъ зъ ёненкі булаву и давай бицца зъ Самъ-Скоцемъ: сучкінъ сынъ—булавой, а Самъ-Скоцыць—галавой, и такъ моцна адзінъ аднаго дубашаць, што ажъ сцены трасуцца. Видзиць Самъ-Скоцыць, што ня змогди яму сучкінага сына—ухапіўся за булаву и правалиўся зъ ёю скрэз зямли—тольки дзирка ў зямли асталася, ды грохать пашоў па ўсімъ свеци. Хацеў следомъ за имъ кинуцца и сучкінъ сынъ, али думае сабе-трэба почакаць таварышоў, парадзицца зъ имі. Ажъ скора ўходзюць ў хату, усмехаючыся, и таварышы. Марганули адзінъ другому, дый кажуць: „а што, зварыў абедъ?“

„Зварыць то ня вялікая штука—и вы варыли, али хто яго еў? А вотъ я хоць булаву страциў, ды абеду не аддаў гэтаму чортаваму насеньню, што сюды прыходзило вамъ хваробы дадаваць. Вун' поўны кацёль мяса ешце, дый жывице тутъ адны, покуль я вернуся, а я пайду сваю булаву дабываць. Ци самъ галавой палажу, ци гэтую погань даканаю.

После абеда стаў сучкінъ сынъ съ товарышами валоў рэзаць, бялицы ихъ и кроіць скуры на паски. Паски паспывали въ адзінъ доўгій шлякъ; да шляку прывязали кошыкъ. И кажэ сучкінъ сынъ, жагнаючыся, своимъ таварышомъ.

„Польнуйце тутъ па чародзе. Кали я буду ворочацца, дыкъ таргану тагды за шлякъ, вы и цягніце. И стаў спущацца на той светъ. А вядома, што ёсь зямля надъ нами, и зямля надъ нами. Надъ нами Богъ съ святыми жывець, а надъ нами—ўсякая нячыстая сила. На землю да нячысьцікоў и спусціўся сучкінъ сынъ. Ишоў ёнъ, ишоў, ажъ надходзіць ікъ палапу. Уходзіць ў першыі пакой и спатыкае

иекну паненку. Сядзиць йна, шынць и плачыць. Убачыла йна сучкинаго сына, засмялася и кажыць: здороў, Сабачанё!

— „А лиханько на вась! Який чортъ вамъ весьци заносиць, якъ каго завуць?“ кажэ ей сучкинъ сынъ.

„Не гневайся на мяне“, кажэ паненка, „бо безъ мяне табе своеи булавы ня бачыць и атсюль галавы ня вынесьци. А якъ цябе дражняць, мне сказаў ня чортъ, а мой бацька—Самъ-Скокыць. Енъ чутъ выхадзіўся после битвы съ табою. И дакляраваў задачы табе такую лазыню, кабъ ты да новыхъ веникоў помніў. Али ты слухай мяне, дыкъ цэлы астанеся. А цяперь идзи да моихъ сясыцёр и бацька.

Сучкинъ сынъ падзякаваў ёй и пашоў далей. Уходзиць ёнъ ў другий пакой, и спатыкае тамъ двухъ паненакъ, сядзяць и шыюць. Гэта былі большыя дочки Самъ-Скокцевы. Енъ ихъ большъ любиў, чымъ меньшую, але трymаў ў загоні. Толькі ўвыйшоў сучкинъ сынъ, ажъ заразъ яны и закрычали: Здароу, Собачанё!

— „А кабъ вы выхварэлі, чортава насенія, што вы лаецеся?“ кажэ ёнъ имъ за злосьци.

„Ты ня сярдуйся, Собачанятка“, кажуць яны яму, „дыкъ мы скажемъ бацьку, што ты прышлоў: ёнъ съ табой хутчэй раз'квитаецца“. Зъ гэтымъ и пашли да бацьки.

Трошки пачакаўшы выходзиць и Самъ-Скокыць, барада зъ локыць, а нось съ сажэнем.

— „Здароў—здароў, Сабачанё! Таки ты з'явіўся за булавой! Я толькі цябе и чакаў. Али ты тагды возьмешъ булаву, кали са мной ў лазыни попарышся“, кажэ такъ Самъ-Скокыць.

„Добра“, кажэ сучкинъ сынъ, „мыцца я гатоў, толькі ты ўпяродъ булаву аддай“.

— „Возьмешъ и булаву, тольки не вядома, чы  
шаможэ тутъ йна табе, А цянеръ, пакуль лазъню намъ<sup>1</sup>  
прыгатуюць, нагосыци у мяне“. Сказаў табе Самъ-  
Скокыць и пашоў сказаць меньшой дачцэ, кабъ йна  
лазъню прыгатавала и настаявила ў правомъ вуглу ка-  
дышку вады жывицы, а ў левомъ мяртвицы. Пашла  
малодшая дочка палиць лазъню. Выпалила, али по-  
ставила ваду жывицу на лева, а мяртвицу на права.  
Прышла и сказала абъ гэтымъ сучкинаму сыну.

— „Стане“, кажэ йна, „бацька зъ табою бицца  
ў лазъни и кали обя́силие, дыкъ, кабъ набрацца  
силы будзе паласкацца ў кадушцы на права, ду-  
маючы, што тамъ вада жывица, а ты полоющыся ў  
той кадушцы, што стаць на лева, бо я тамъ поста-  
вила жывицу — дыкъ ты и зможешъ бацьку“. Ска-  
заўши гэта, йна пашла да бацька, объясниць, што  
лазъня гатова. И пашоў Самъ-Скокыць съ сучки-  
нымъ сынамъ ў лазъню. Стали яны парыцца и отъ  
пары стали млець. Тагды и кинуўся Самъ-Скокоць на  
сучкинаго сына и стаў зъ имъ бицца. Билися яны,  
билися,—обе́силили. Кинуўся Самъ-Скокыць ў каду-  
шку на права, а сучкинъ сынъ на лева. Самъ-Скокыць  
ослабеў ящэ большъ, а сучкинъ сынъ пасильнеў  
ўдвое. Бьюцца ўзноў. Стаяў Самъ-Скокыць слабець.  
„Дай“, кажэ, „збярэмъ силы, „сунемся ў халодную  
воду“. Акунуўся Самъ-Скокыць—ящэ большъ осла-  
беў, а сучкинъ сынъ ящэ большъ пасильнеў, и бьюцца  
далей. Кинуўся Самъ-Скокыць ў свою кадушку и ужэ  
не можэ вылезci зъ яе, и просиць ёнъ сучкинаго сына,  
кабъ ёнъ пяранёсь яго ў левую кадушку, бо познаў,  
што вада заменена, али сучкинъ сынъ яго не паслухаў.—  
„Здыхай тутъ, кажэ, мара чорная!“ — и затаниў  
яго ў вадзе мяртвицы. Тамъ ёнъ и са́вяжыўся.

Потымъ сучкинъ сынъ выняў яго зъ вады мартвицы и закапаў подъ печай, нациснуўши каменънемъ. А самъ ўзяўши булаву, пашоў ў палацъ.

— „Ну, дзякую табе, мал любал, што ты памагла не змогчы гэтую нячыстую силу. За гэта, кали хо-чэшъ, возьму цабе замужъ и вывезу на нашъ светъ“. Яна зъ милой ахвотой згадзилася. И стали яны са-бирацца ў дарогу. Забирае зъ сабой сучкинъ сынъ и другихъ сасыцёрь.—„Будуць жонками маймъ тава-рышомъ, а то якъ я адзіпъ буду жанатый, то имъ будзе завідна“. Подыйшли яны да кошыка. Пасадзиў сучкинъ сынъ старшую сястру ў кошыкъ, таргануў за шлякъ, кошыкъ стаў подыманца. Спусциўся ящэ разъ,—сучкинъ сынъ пасадзиў другую сястру. Тар-гануў—и яе падняли. Яще спусцили кошыкъ—села малодшая сестра и яе ўсыцягнули. И большъ кошыка не спушаюшь. Чакаў, чакаў сучкинъ сынъ — няма кошыка.

„Ну“, думае ёнь сабе, „здрадзили мяне таварышы, прыдзетца працадаць на гэтымъ свеци!“ Пачакаў ёнт ящэ трохи—видзіць кошыка не спушаюшь и пашоў, куды вочы глядзяць.

Ишоў ёнъ, ишоў—нигдзе чаловеччэй душы ня видна. Маркотна яму зрабілося... Ажъ заграмеў громъ, маланка забліщаала и пашоў такий вялікий градъ, якъ яблыки. Подыйшоў сучкинъ сынъ падъ дзерава, кабъ адъ граду захавацца. Бачыць—надъ дзеревомъ вялікае гнездо зъ ітумэчкамі голонуццамі, кажыная величыни зъ нашу гусину. Пищаць яны, курчуцца адъ граду. Жаль стала ихъ сучкинаму сыну и закрыў ёнъ ихъ сваёй сермяжкой. Перай-шоў грядъ, узихъ вецеръ. Ажъ чуиць сучкинъ сынъ, нешта шугацца, якъ бы ўзноў вецеръ ўзнимаецца. А

гэта ляцела вяликая — правяликая птушка, — матка тыхъ итушанять, што сучкинъ сынъ закрыў адь граду. Подляцела йна да гнязда глянула, што дзеци лецэлы и закрыты сярмяжкой, стала дзяковаць сучкинаму сыну за гэта. — „Дзякуй“, кажэ, „табе, сучкинъ сынъ, што ты моихъ дзяцей абараниў адь граду; я табе за гэта атилачу, чымъ ты захочэншъ“.

— „Выбаў мяне на нашъ светъ“, кажэ ей сучкинъ сынъ, — „Добра“! каже йна яму. „Тольки ты прыгатуй мне яды и пицца на дарогу, бо такъ ия ўздолею цябе падняць, ты надто цяжкій“.

И стаў сучкинъ сынъ рабиць силки, лавиць птушакъ и складываць ихъ ў кадушку. Наклаў поўнью кадушку. Выбралися яны ў дарогу. Паставиў сучкинъ сынъ, якъ птушка яму сказала, на правае крыло кадушку зъ итушачымъ мясамъ, а на левае — кадушку зъ вадой, а самъ сеў пасярэдзине. Стали яны падымацца. Якъ паверне птушка голову на права — ёнъ кладзе ей ў роть кусокъ мяса, паверне галаву на лева дае коўшъ вады и такъ ўсё вышэй и вышэй падымаецца.

Не стае у сучкинага сына мяса. Паварачае птушка галаву на права, а ёнъ дае ей коўшъ вады. Птушка вады не бяре.

Бачыць сучкинъ сынъ, што птушка ажъ задыхаецца и ужо тольки крыльями машыць, а вышэй не падымаецца, а ужо и да нашаей зямли не далёка. Што тутъ рабиць? Узяў ёнъ ножъ и — шась — кусокъ спёгна сваего адрезаў и сунуў птушцы ў роть, зтэла яна, тольки зкбса на яго паглядзела. Повярнула галаву на лева — запила мяса вадой. Узноў повярнула галаву на права — адрезаў ёнъ кусокъ другаго спёгна и падаў птушцы. Выпила яна коўшъ вады и выліцела на гэтый светъ.

— „Ну, дабралися“, кажэ; „злази Сабачанё“!  
— „Не могу злесьци — у мяне ёцёгы адрэзаны“.

„А—а! Яжъ бо гляджу; што мяса нешта салодкае.  
Ну, пастой — жашъ“... Карханула птушка адзинъ  
разъ — высплюнула кусокъ ёцёгна; карханула другой  
разъ — высплюнула и другой.

„Прыкладывай, кажэ, да ногъ — прыжывуць“.

Прылажаў сучкинъ сынъ свае мяса да сцегнаў и,  
прауда, заразъ жэ яны и прыжыли. Злезъ ёнъ зъ  
птушки, падзякаваў ёй, развитаўся зъ ёй и пашоў  
сваихъ здрадливыхъ таварышоў шукаць. А птушка  
пожыравала на гэтымъ ёвеци и ўзноў поляцела ў свою  
старану.

Знайшоў сучкинъ сынъ сваихъ таварышоў, ажъ  
яны ужо пожанилися зъ старшыми сестрами, а суч-  
кинаго сына маладуху зрабили маладчанкой. Зазлаваў  
сучкинъ сынъ, схапиў сваю булаву и парадкомъ от-  
месиў баки сваимъ таварышомъ. Хацеў навэть выки-  
нуць ихъ на той ёветъ, али потымъ таки ўзмиловаўся,  
и стали яны ўси разамъ жыць.

## Спісъ рэчы.

---

1) Климко. . . . .	1
2) Вайна воўка съ сабакаю. . . . .	10
3) Якъ дзяцель спагнаў сваю злосць. . . . .	14
4) Мужыкъ и панъ. . . . .	18
5) Сучкинъ сынъ. . . . .	22

---





1964-<sup>—</sup>

Цэна 6 к.





Бел. аддзел  
1994

